



**Секцыя 5. Гендэрныя даследаванні
Section 5. Gender studies**

**Панэль 5.2. Права як рэгулятар гендэрнай палітыкі ў сучасным свеце
Panel 5.2. Law as gender policy regulator in contemporary world**

Пятніца, 27 верасня Friday, September 27th	
11.30 – 13.00	18.00 – 19.30
Панэль 1.2 Panel 1.2	Панэль 1.2 Panel 1.2

Панэль 5.2 Права як рэгулятар гендэрнай палітыкі ў сучасным свеце Пятніца, 27 верасня, 11.30 – 13.00, 18.00 – 19.30 Мадэратар: Таццяна Целяціцкая Panel 5.2 Law as a regulator of the gender policy in the modern world Friday, September 27th, 11.30 – 13.00, 18.00 – 19.30 Moderator: Tatiana Telyatitskaya			
Малгажата Бенькоўска Małgorzata Bieńkowska	Польша Poland	Інстытут сацыялогіі і кагнітыўных навук, доктар сацыялагічных навук Institute of Sociology and Cognitive Science, Dr. hab. in Sociology	Гендэр і яго значэнне ў даследаванні мультыкультурных супольнасцей Gender approach in research multicultural society Płeć i jej znaczenie w badaniach wielokulturowych społeczności
Аліна Багалеўка Alina Bogolejko	Беларусь Belarus	Беларускі дзяржаўны універсітэт, кандыдат юрыдычных навук Belarusian State University, PhD in Law	Правое рэгуляванне і гарантыі гендэрнай роўнасці ў публічных адносінах у Рэспубліцы Беларусь Legal regulation and guarantees of gender equality in public relations in the Republic of Belarus Правое регуирование и гарантии гендерного равенства в публичных отношениях в Республике Беларусь

Таццяна Кісялева Tatsiana Kisialiova	Беларусь Belarus	Беларускі дзяржаўны універсітэт, кандыдат юрыдычных навук Belarusian State University, PhD in Law	Гендэрная роўнасць пры выкананні канстытуцыйных абавязкаў у Рэспубліцы Беларусь Gender equality in the exercise of constitutional duties in the Republic of Belarus Гендерное равенство при исполнении конституционных обязанностей в Республике Беларусь
Дар'я Бальшакова Daria Bolshakova	Россия Russia	ІС-Бітрікс, магістр ІС-Bitrix, MA in Sociology	Трансляцыя гендэрнай гвалту ў сацыяльных сетках Spreading of gender-based violence through social networks
Кірыл Тамашэўскі Kirill Tomashevski	Беларусь Belarus	Міжнародны ўніверсітэт "MITSO", доктар юрыдычных навук International University "MITSO", Dr. hab. in Law	Гендэрна нейтральныя нормы працоўнага права - шлях да забеспячэнні гендэрнай роўнасці ў працоўных адносінах (вопыт краін ЕС да яго ўлік у Беларусі) Gender neutral norms of labour law - the way to ensuring gender equality in labour relations (the experience of EU countries to its account in Belarus) Гендерно нейтральные нормы трудового права – путь к обеспечению гендерного равенства в трудовых отношениях (опыт стран ЕС к его учет в Беларуси)
Таццяна Гарупа Tatsiana Harupa	Беларусь Belarus	Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, кандыдат юрыдычных навук Brest State University named after A.S. Pushkin, PhD in Law	Гендэрныя аспекты працоўнай міграцыі ў Рэспубліцы Беларусь Gender aspects of labor migration in the Republic of Belarus Гендерные аспекты трудовой миграции в Республике Беларусь
Таццяна Целяціцкая Tatiana Telyatitskaya	Беларусь Belarus	Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, кандыдат юрыдычных навук Belarusian State Economic University, PhD in Law	Гендэрная роўнасць у адміністрацыйным і адміністрацыйна-дэліктнам праве Gender equality in administrative and tort law Гендерное равенство в административном и административно-деликтном праве

<p>Наталля Рамазанова Ramazanava Natallia</p>	<p>Беларусь Belarus</p>	<p>Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, магістр юрыдычных навук Belarusian State Economic University, MA in Law</p>	<p>Параўнальны аналіз дэфініцыі «пацярпелы» у адміністрацыйна-дэліктна-заканадаўстве Рэспублікі Беларусь і Еўрапейскага Саюза Comparative analysis of the definition of "victim" in the administrative-tort legislation of the Republic of Belarus and the European Union Сравнительный анализ дефиниции «потерпевший» в административно-деликтном законодательстве Республики Беларусь и Европейского Союза</p>
<p>Руслан Шульга Ruslan Shulga</p>	<p>Россия Russia</p>	<p>Інстытут міжнароднага права і эканомікі імя А.С. Грыбаедава, кандыдат юрыдычных навук Institute of International Law and Economics named after A.S. Griboedov, PhD in Law</p>	<p>Злачынства, заснаваныя на сэксуальнай арыентацыі ці гендэрнай ідэнтычнасці: заканадаўства і правапрымяненне (на прыкладзе Беларусі, Расіі і Украіны) Hate Crimes Based on Sexual Orientation or Gender Identity: Legislation and Application of the Law (Belarus, Russia and Ukraine Cases) Преступления, основанные на сексуальной ориентации или гендерной идентичности: законодательство и правоприменение (на примере Беларуси, России и Украины)</p>
<p>Таццяна Навіцкая Tatsiana Navitskaya</p>	<p>Беларусь Belarus</p>	<p>Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр філасофскіх навук Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, MA in Philosophy</p>	<p>Праблемы эксплуатацыі і аўтаноміі жанчын у праграмах дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій скрозь прызму феміністычнай біяэтыкі Issues of exploitation and autonomy of women in the assisted reproductive technology programs through the prism of feminist bioethics Проблемы эксплуатации и автономии женщин в программах вспомогательных репродуктивных технологий сквозь призму феминистской биоэтики</p>